



У НУМАРЫ:

СТВОРАНЫ АРГКАМІТЭТ ПА СВЯТКАВАННІ 100-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ БАРЫСА КІТА

Працяг на стар. 5

"ШЧОДРЫ ВЕЧАР" У ПАЎЛАДАРЫ

У ДOME дружбы горада Паўладар (Казахстан) 9 студзеня прайшло свята "Шчодры вечар", арганізаванае культурным цэнтрам "Беларусь".

Працяг на стар. 2

АДБЫЛОСЯ ПЕРШАЕ Ў ГЭТЫМ ГОДЗЕ ПАСЯДЖЭННЕ ЎПРАВЫ "БАЦЬКАЎШЧЫНЫ"

На пасяджэнні Управы быў разгледжаны план дзейнасці МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" на 2010 год. У плане вызначаны асноўныя кірункі інфармацыйнай, арганізацыйнай, юрыдычнай, эканамічнай, выдавецкай дзейнасці "Бацькаўшчыны".

Працяг на стар. 4

НА СВЕТ З'ЯВІЎСЯ "КНІГАНОША"

13 студзеня з'явіўся на свет супольны "твор" Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Гэта літаратурны бюлетэнь "Кніганоша".

Працяг на стар. 5

ТУТ ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ

На працягу некалькіх апошніх гадоў "Бацькаўшчына" паспяхова супрацоўнічае з беларускай інтэрнэт-бібліятэкай "Камунікат". На сённяшні дзень у нетрах сайта kamunikat.org. можна знайсці 3600 беларускіх публікацый – кніг, часопісаў, газет, mp3-файлаў.

Працяг на стар. 7

НАВІНЫ

Беларускія Каляды ў Іркуцку



"У Іркуцку беларусаў больш, чым у Беларусі", – гэта былі першыя словы, якія прамовіў вядомы беларускі бард Алесь Камоцкі, завітаўшы ў офіс "Бацькаўшчыны" адразу пасля свайго візиту ў Іркуцк. Справа ў тым, што сябры Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага запрасілі Алесь Камоцкага выступіць з канцэртамі на свяце "Беларускія Каляды-2010", арганізаваным таварыствам.

"Яны і спявалі, і крычалі, і танчылі..."

Адбылося тое свята 7 студзеня ў Іркуцкай абласной філармоніі. Спачатку з вітальным словам выступілі прадстаўнікі адміністрацыі горада, а потым месца на сцэне заняў Алесь Камоцкі.

"Мяне вельмі цёпла прымалі. І хаця я спяваў па-беларуску і гаварыў паміж песнямі па-беларуску, мяне добра разумелі, толькі адна жан-

чына падышла пасля канцэрту нешта перапытаць, – расказвае Алесь Камоцкі. – Зала была запоўненая больш чым напалову. Алесь Рудакоў – старшыня ПТБК – сказаў, што гэта трохі меней, чым чакалі, бо многія не прыйшлі праз моцныя маразы. Канцэрт цягнуўся каля гадзіны. Песні спяваў самыя розныя, у тым ліку, як заўжды, на словы Рыгора Барадуліна. Вельмі добра ўспрымаліся песні з дыска "3 бацькоўскай кружэлкі". Толькі адзін момант падчас канцэрту мяне здзівіў. Прыкладна хвілін праз сорок з пачатку майго выступлення я заўважыў, што людзі ўстаюць са сваіх месцаў і перасаджаюцца бліжэй да ўваходных дзвярэй. Я не разумеў, у чым справа, і паціху стаў згортаць канцэрт. Ужо пасля да мяне падышла жанчына і патлумачыла, што проста на тым баку залі было халодна сядзець". Але на гэтым свята не скончыла-

Працяг на стар. 2



ВІЛЬНЯ (ЛІТВА)

У суботу 26 снежня ў ТБК адбылася святочная імпрэза, на якой ушанавалі памяць беларускіх дзеячаў, што нарадзіліся ці памерлі ў гэтым месяцы.

Імрэза распачалася з прывітальнага слова старшыні ТБК Хведара Нюнькі, які распавёў пра беларускага палітычнага і грамадскага дзеяча Вацлава Іваноўскага і пра камандзіра Беларускай Краёвай Абароны Кастуся Шышэю.

Наступнымі былі даклады пра беларускіх каталіцкіх дзеячаў: біскупа Часлава Сіповіча і ксяндза Уладзіслава Чарняўскага. Гэтыя асобы адыгралі важную ролю ў пабудове беларускага нацыянальнага каталіцкага касцёла. Яны неслі ў свет веды пра беларусаў-каталікоў, тлумачачы ўсім, што яны не палякі і не рускія.

Пасля дакладаў Таццяна Дубавец прэзентавала сваю новую стужку "Тутэйшыя", у якой паказана праблема чалавека з беларускалітоўскага памежжа. На прыкладзе герояў фільма аўтарцы ўдалося акрэсліць шмат праблем і паказаць "тутэйшага", чалавека-памежжа з яго светапоглядам, жыццёвымі радасцямі і ўсведамленнем свайго месца на гэтай зямлі.

У чарговы раз прыемна ўразіў прысутных украінскі ансамбль "Світліца", які выканаў некалькі песняў на ўкраінскай мове. Яго салісты Аксана і Раман і іх дачка Багданка падаравалі беларусам цудоўны калядны вечар.

Паводле Алеся Адамковіча, Вільня

Працяг. Пачатак на стар. 1

ся. Не паспелі адгучаць апошнія акорды песняў Алеся Камоцкага, як на сцэне з'явілася моладзь з клубу "Крывічы"; яны парадавалі глядачоў тэатралізаваным прадстаўленнем "Калядкі". Як сказаў Алесь Камоцкі, яны і спявалі, і крычалі, і танчылі, і скакалі па сцэне, і па зале бегалі.

Са сцэны прадстаўленне плаўна перацякло ў фае філармоніі, дзе ўсіх ахвотных вучылі народным бытавым танцам.

Што такое сапраўдны холад

А на наступны дзень Алесь Камоцкі трапіў на возера Байкал, а дакладней, у тое месца, дзе рака Ангара з Байкала выцякае. Тут Алесь, па ягоных словах, зразумеў, што такое сапраўдны холад: "Калі на гару лезлі, быў моцны вецер, і я адчуў, што такое холад. Крайвід там надзвычай прыгожы. Я быў вельмі ўражаны. Бачыў шаман-камень. Гэта такое знакавае месца, пра якое складзена шмат легендаў. Там нібы гара пад зямлю правалілася, толькі "хвосцік" гары тырчыць з-пад вады. Я раней толькі чуў пра гэтае месца, а цяпер і ўбачыў".

"Штосьці ад мяне там засталася"

Што датычыць агульнага ўражання пра беларусаў Іркуцка, то Алесь Камоцкі быў прыемна здзіўлены ўбачыць у памяшканні Таварыства беларускай культуры імя Я. Чэрскага сапраўдныя кросны, на якіх можна ткаць, што і робяць з поспехам сябры таварыства. "А яшчэ яны там ходзяць у кашулях, якія самі вышылі. І гэта не асобныя выпадкі, гэта тэндэнцыя, - кажа музык. - Увогуле мне вельмі спадабалася паездка. Уражанні засталіся самыя пазітыўныя. Я яшчэ хачу. Штосьці ад мяне там засталася, я паеду гэта шукаць".

*Інфармацыйны цэнтр
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына"*



“ШЧОДРЫ ВЕЧАР” У ПАЎЛАДАРЫ

У Доме дружбы града Паўладар (Казахстан) 9 студзеня прайшло свята “Шчодры вечар”, арганізаванае культурным цэнтрам “Беларусь”.

Канцэрт, на якім выступілі дзіцячыя, моладзевыя і дарослыя самадзейныя творчыя калектывы гэтага этнакультурнага аб’яднання, сабраў аматараў беларускай мовы і культуры, сем’і прадстаўнікоў

дзяспары. Сваёй творчасцю гасцей свята парадавалі вакальныя ансамблі “Надзья” і “Крыніцы”, песенныя калектывы Школы нацыянальнага адраджэння (ШНА), харэаграфічная група “Жаўранчак”, а таксама ўдзельнікі новай у беларускім цэнтры тэатральна-паэтычнай студыі “Падарункі”.

Усе госці атрымалі віншавальныя паштоўкі, якія сваімі рукамі зрабілі выхаванцы ШНА, з віншаваннямі на беларускай мове. Моладзь прапівала вясёлыя прыпеўкі і распапяла гледачам пра тое, як прынята адзначаць Каляды ў праваслаўных беларусаў. Жанчыны расказалі, якія стравы прынята гатаваць у іх сем’ях у гэтыя дні.



У зале працавала выстава творчых працаў выхаванцаў ШНА, а таксама выстава вырабаў з саломы і шыпак, прывезеных з Белавежскай пушчы, іх выкладчыцы Людмілы Лапацок. Гледачоў пачаставалі салодкімі падарункамі і выпечкай, у тым ліку калядкамі – булачкамі, якія праваслаўныя па традыцыі пякуць на свята Божага Нараджэння.

Старшыня культурнага цэнтры “Беларусь” Любоў Богнат расказала, што іх гатуюць з жытняга або жытне-пшанічнага (у роўных прапорцыях) цеста. Начынка ў іх можа быць самай рознай: морква, бульба, тварог, свежыя грыбы і нават каша.

Адным з галоўных сімвалаў свята “Шчодры вечар” стала самаробная сяміканцовая зорка, якая сімвалізуе Віфлеемскую зорку. Знайшлося тут месца і для традыцыйнай забавы з пучком пшаніцы: ахвочыя выцягнулі з яго па сцяблінцы, і чым даўжэйшай яна апынулася, тым шчаслівейшым будзе гэты год для ўладальніка сцяблінкі.

Паводле сайта “Асамблея народа Казахстана”

У БЕЛАСТОКУ ПРАЙШОЎ XVI З’ЕЗД БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСКА-КУЛЬТУРНАГА ТАВАРЫСТВА

У Беластоку 20 снежня адбыўся чарговы XVI з’езд Беларускага грамадска-культурнага таварыства, у якім узялі ўдзел 58 дэлегатаў, абраных на раённых канферэнцыях таварыства, што прайшлі ў Беластоку, Бельску-Падляшскім, Варшаве, Гайнаўцы, Семьятчы і Саколцы.

Са справаздачным дакладам на з’ездзе выступіў старшыня Галоўнага праўлення БГКТ Ян Сычэўскі. Разгорнутая дыскусія, якая адбылася пасля справаздачы, паказала, што праца кіраўніцтва арганізацыі за мінулы перыяд ацэнена станоўча. Дэлегаты ў сваіх выступках выказвалі словы падзякі за працу, якую ажыццяўляла ў мінулы перыяд кіраўніцтва таварыства. Былі таксама выказаныя слушныя заўвагі па паляпшэнні дзейнасці БГКТ, сярод якіх – наладжванне кантактаў з Музеям і Цэнтрам беларускай культуры ў Гайнаўцы, кансалідацыя беларусаў Польшчы вакол БГКТ, арганізацыя і правядзенне кангрэсу беларусаў Польшчы, уста-

ляванне сувязяў з беларускім замежжам і іншымі. У абмеркаванні справаздачы ўзялі ўдзел 17 дэлегатаў і гасцей з’езду. Адзінагалосна праца Галоўнага праўлення была прызнаная станоўчай.

На з’ездзе было абранае новае кіраўніцтва арганізацыі: 35 асобаў увайшлі ў склад Галоўнага праўлення і 5 – у Галоўную рэвізійную камісію. Старшынем БГКТ на новы тэрмін быў выбраны Ян Сычэўскі, яго намеснікамі – Базыль Сегень і Юры Баена, а сакратаром арганізацыі – Валянціна Ласкевіч. У склад Прэзідыума абрана 13 чалавек. Адметнасцю з’езду можна назваць прыход маладых асобаў у кіраўніцтва арганізацыі, якія былі адзінагалосна абраныя дэлегатамі, – паэт, сябра Беларускага літаратурнага аб’яднання “Белавежа” Юрка Буйнюк, мастацкі кіраўнік беларускага вакальнага ансамбля “Калінка” і кіраўнік беларускага ансамбля з Крынак Ганна Чобат.

Паводле www.belembassy.org/poland/

АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН)

3-га студзеня адбылося ўрачыстае пасяджэнне беларусаў Алматы па заканчэнні праекту “Правядзенне сумеснай казахска-беларускай акцыі, прысвечанай памяці казахаў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны”.

У межах мерапрыемства адбылася справаздача пра правядзення мерапрыемстваў ў мінулым годзе, а таксама абмеркаванне Дактрынны нацыянальнага адзінства Казахстана і святочная вячэра.

“Белорусский портал в Казахстане”

НЬЮ-ЁРК (ЗША)

Чарговы сход Нью-ёркскага аддзела БАЗА адбыўся ў нядзелю, 13 снежня. У пачатку старшыня аддзела Віталь Зайка азнаёміў прысутных з асноўнымі падзеямі, якія адбыліся ў Беларусі цягам апошняга месяца.

З прамовай пра беларускасць у свеце і пра сваё бачанне праблем беларускай нацыянальнай свядомасці выступіў сп. Зміцер Левіт. Ён падзяліўся ўласным досведам прыходу да беларушчыны, паспрабаваў акрэсліць кола праблем, што стаяць перад беларускім нацыянальным рухам, і мажлівыя шляхі іх вырашэння.

Сп. Ілля Куніцкі і спн. Валянціна Якімовіч прачыталі некалькі вершаў Максіма Багдановіча з нагоды 108-годдзя паэта, якое было 8 снежня. Сп. Куніцкі каротка нагадаў прысутным факты з біяграфіі М. Багдановіча. Спн. Якімовіч распавяла пра наведванне магілы М. Багдановіча ў Ялце і пра падзеі, звязаныя з яе аднаўленнем і ўладкаваннем.

Затым адбылася гутарка са старшынём Беларускага Народнага Фронту Зянонам Пазняком. Ён распавёў пра свае нядаўнія сустрэчы з беларускай моладдзю ў Варшаве, пра ўдзел у шэрагу канферэнцый, прысвечаных становішчу ў Беларусі. Сп. Пазняк даў аналіз цяперашняй сітуацыі ў беларускай палітыцы і заклікаў прысутных браць больш актыўны ўдзел у беларускім грамадскім жыцці, мацаваць салідарнасць сярод беларусаў як на Бацькаўшчыне, так і на чужыне.

Пасля сходу адбылося пасяджэнне ўправы Нью-ёркскага аддзела БАЗА.

Паводле газеты “Беларус” (№ 563-564, за снежань 2009 г. - студень 2010 г.)

АДБЫЛОСЯ ПЕРШАЕ ў гэтым годзе пасяджэнне Управы "БАЦЬКАЎШЧЫНЫ"



У аўторак, 12 студзеня, адбылося першае ў гэтым годзе пасяджэнне Управы МГА "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына". Сябрамі Управы была заслуханая інфармацыя кіраўніка "Бацькаўшчыны" Алены Макоўскай і старшыні Рады Ніны Шыдлоўскай аб дзейнасці Згуртавання.

З улікам загадка пададзеных прапановаў ад сяброў Управы да разгляду быў прапанаваны спіс камісій. Пасля абмеркавання былі зацверджаны наступныя камісіі Управы МГА "ЗБС "Бацькаўшчына":

- культурна-асветная (у складзе Зміцера Падсадчыка, Алеся Лагвінца, Барыса Сачанкі, Юрася

Меляшкевіча);

- інфармацыйна-аналітычная (у складзе Валерыя Герасімава, Алеся Лагвінца, Ігара Лялькова);

- навукова-адукацыйная (у складзе Наталлі Гардззенкі, Валянціна Голубева);

- юрыдычная (у складзе Алеся Лагвінца, Сяргея Чыслава);

- выдавецкая (у складзе Генадзя Вінярскага, Зміцера Гаўрусіка);

- эканамічная (у складзе Барыса Стука, Міколы Люцко).

Таксама на гэтым пасяджэнні быў разгледжаны план дзейнасці МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" на 2010 год. У плане вызначаны асноўныя кірункі інфармацыйнай, арганізацыйнай, юрыдычнай, эканамічнай, выдавецкай дзейнасці "Бацькаўшчыны", дзейнасці ў галіне навукі і адукацыі, культуры і асветы, а таксама кірункі дзейнасці ў межах агульнанацыянальнай грамадскай кампаніі "Будзьма беларусамі!", асноўным каардынатарам якой з'яўляецца "Бацькаўшчына". Прадстаўлены праект плану дзейнасці быў абмеркаваны сябрамі Управы, і пасля ўнясення некаторых

удакладненняў было вырашана прыняць яго за аснову для зацверджання Малой Радай.

Пасяджэнне Малой Рады, па рашэнні Управы, мусіць адбыцца ў апошняй дэкадзе лютага. Асноўнымі пытаннямі, якія мусяць быць разгледжаныя падчас лютаўскага пасяджэння, будуць справядзача аб дзейнасці "Бацькаўшчыны" пасля Пятага з'езду беларусаў свету і зацвярджэнне плану дзейнасці Згуртавання на 2010 год.

На пасяджэнні Управы была прынята заява ў падтрымку Сяргея Каваленкі ў сувязі з неадэкватнай мерай утрымання, прымененай у дачыненні да яго за вывешванне нацыянальнага сімвалу беларусаў – бел-чырвона-белага сцягу. У сувязі з тым, што ў той жа вечар Сяргей Каваленка быў вызвалены з СІЗА, Управа вырашыла пакуль не распаўсюджваць прынятую заяву, але ўважліва адсочваць, як будзе развівацца сітуацыя далей з тым, каб у выпадку неабходнасці своєчасова адраагаваць.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына"*

АЛЕНА МАКОЎСКАЯ ВЫСТУПІЛА НА ПАСЯДЖЭННІ КАЛЕГІІ АПАРАТА УПАЎНАВАЖАНАГА ПА СПРАВАХ РЭЛІГІЙ І НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЯЎ

Кіраўніцтва Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" было запрошанае і брала ўдзел у пасяджэнні калегіі апарата Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, якое адбылося 14 студзеня ў Мінску.

На пасяджэнні прысутнічалі прадстаўнікі раённых і гарадскіх выканаўчых камітэтаў, прадстаўнікі Кансультацыйнага міжканфесійнага Савета пры Упаўнаважаным па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, міністэрстваў культуры, адукацыі, абароны, унутраных спраў ды іншых міністэрстваў і ведамстваў.

Галоўным чынам на пасяджэнні абмяркоўваліся пытанні, прысвечаныя супрацы дзяржавы з канфесіямі і рэлігійнымі арганізацыямі, зарэгістраванымі ў Рэспубліцы Беларусь. Пра вынікі працы апарата па справах рэлігій і нацыянальнасцяў у 2009 годзе і задачах на 2010 год паведаміў Леанід Гуляка, Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Была заслуханая інфармацыя прадстаўнікоў

рэгіянальных выканкамаў аб іх супрацоўніцтве з канфесіямі, аб некаторых праблемных пытаннях узаемадзеяння, а таксама аб працы з беларускімі суполкамі і мастацкімі калектывамі ў замежжы.

Пра сітуацыю і працу нацыянальных меншасцяў у Беларусі праінфармавалі прадстаўнікі саюзаў палякаў і ўкраінцаў.

А. Макоўская, кіраўнік ЗБС "Бацькаўшчына", расказала падчас выступу пра ролю Згуртавання ў захаванні беларускай прысутнасці ў замежжы, асноўныя кірункі дзейнасці "Бацькаўшчыны", у тым ліку пра супрацу з арганізацыямі беларусаў замежжа, кніжную серыю "Бібліятэка Бацькаўшчыны" і пра дзейнасць Згуртавання па распрацоўцы прапановаў у законапраект "Аб беларусах замежжа". "Бацькаўшчына" ацэньвае ўдзел прадстаўнікоў дзяржаўных органаў Беларусі ў Пятым з'ездзе беларусаў свету як пазітыўны, канструктыўны і кансалідавальны крок, – адзначыла Алена Макоўская. – Беларуска

супольнасць спадзяецца, што гэты крок будзе не толькі іміджавым, але і практычным у дачыненні да беларускага замежжа і прывядзе да прыняцця адпаведнага закона і рэалізацыі канкрэтных захадаў па вырашэнні пытанняў і праблем беларускай дыяспары".

Распавядаючы пра навуковы кірунак дзейнасці Згуртавання, Алена Макоўская звярнула ўвагу на тое, што тэма беларускай дыяспары слаба даследаваная ў Беларусі, ёй не надавалася належнай увагі і з боку дзяржавы. Аднак спадарыня Макоўская выказала надзею на тое, што гэтую сітуацыю можна выправіць. Прынамсі, цяпер "Бацькаўшчына" працуе над канцэпцыйнай навуковай структуры па вывучэнні беларускай дыяспары ў складзе Акадэміі навук.

У канцы выступу спадарыня Макоўская нагадала, што ў гэтым годзе "Бацькаўшчына" святкуе свой 20-гадовы юбілей, які плануецца адзначыць увосень гэтага года.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА "ЗБС "Бацькаўшчына"*

ВЫЙШЛА З ДРУКУ КНИГА “БЕЛАРУСЫ Ў АРГЕНЦІНЕ: ГРАМАДСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ І РЭЭМІГРАЦЫЯ Ў СССР (1930–1960-Я ГГ.)”

Убачыла свет 17-я кніга серыі “Бібліятэка Бацькаўшчыны”. Ёй стаў зборнік Сяргея Шабельцава “Беларусы ў Аргенціне: грамадская дзейнасць і рээміграцыя ў СССР (1930–1960-я гг.)”.

У кнізе змешчаныя дакументы і ўспаміны пра беларускую дыяспару ў Аргенціне, а таксама пра рээмігрантаў, якія пераехалі з гэтай краіны ў СССР. Прадстаўленыя матэрыялы адлюстроўваюць светапогляд беларускіх імігрантаў, іх грамадскую і палітычную дзейнасць у Аргенціне, працэс іх рээміграцыі ў СССР і шляхі адаптацыі на Радзіме.

Па словах рэдактара кнігі, кандыдата гістарычных навук Наталлі Гардзіенкі, зборнік “Беларусы ў Аргенціне...” з’яўляецца першай спробай сістэматызацыі матэрыялаў, прысвечаных прысутнасці нашых суайчыннікаў у гэтай краіне.

“Аргенцінская беларуская дыяспара адрозніваецца ад дыяспараў у іншых краінах найперш сваёй ідэйнай скіраванасцю, пракамуністычным характарам, – гаворыць Наталля Гардзіенка. – І гэта своеасаблівы феномен у беларускім жыцці на Захадзе, безумоўна варты ўвагі і вывучэння. Да сёння былі апублікаваныя толькі



асобныя ўспаміны або дакументы да гісторыі беларускай Аргенціны. Цяпер жа аўтар-укладальнік сабраў шмат цікавых і разнастайных матэрыялаў, якія адлюстроўваюць і спецыфіку беларускага жыцця ў гэтай краіне, і працэс рээміграцыі суайчыннікаў у Беларусь, і іх лёсы на савецкай радзіме. У прадмове да кнігі зроблены агляд гісторыі стварэння беларускай дыяспары ў Аргенціне, у якім выразна прасочваецца яе адметнасці ў параўнанні з дыяспарамі ў іншых краінах. “Беларусы ў Аргенціне...” – гэта, у першую

чаргу, зборнік дакументаў, аднак ён з’яўляецца важным крокам для стварэння ґрунтоўнага аналітычнага даследавання па гісторыі беларускай прысутнасці ў гэтай краіне”.

Кніга падзеленая на некалькі тэматычных раздзелаў. Першы раздзел “Беларускія імігранты ў Аргенціне (1930 – сяр. 1950-х гг.)” прысвечаны працэсу станаўлення беларускіх арганізацый у Аргенціне, працы імігрантаў па падтрымцы Савецкага Саюза. У другім раздзеле “Беларускія рээмігранты (1955–1960-я гг.)” разглядаецца працэс рээміграцыі беларусаў Аргенціны ў СССР, а таксама ўплыў воддукаў рээмігрантаў пра СССР на жыццё беларускай дыяспары ў Аргенціне. У апошнім раздзеле чытач знойдзе ўспаміны рээмігрантаў з Аргенціны, у тым ліку і ўспаміны беларуска-іспанскага перакладчыка, літаратара і праваабаронцы Карласа Шэрмана.

Беларусы ў Аргенціне: грамадская дзейнасць і рээміграцыя ў СССР (1930–1960-я гг.): зборнік дакументаў і ўспамінаў / Сяргей Шабельцаў. – Мінск: Медысонт, 2009. – 368 с. – (Бібліятэка Бацькаўшчыны; кн. 17).

*Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”*

НА СВЕТ З’ЯВІЎСЯ “КНІГАНОША”

13 студзеня з’явіўся на свет сур’ёзны “твор” Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына” і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Гэта літаратурны бюлетэнь “Кніганоша”.

Патрэба ў такім бюлетэні наспела даўно. Вядома, як няпроста своечасова даведацца пра новыя кнігі. Выдавецтваў ды выданняў шмат, але да гэтага часу няма адзінай крыніцы інфармацыі пра навінкі беларускамоўнага друку. Між тым, у Беларусі выходзіць усё больш і больш беларускамоўнай літаратуры. Патрэбу ў стварэнні падобнага “кніжнага” бюлетэня выказвалі і прадстаўнікі розных выдавецтваў, і аўтары, і чытачы.

Кожнае з прадстаўленых у бюлетэні выдавецтваў цікавае і унікальнае, мае свой кірунак, сваю адметнасць. Адны друкуюць кнігі па філасофіі, другія – мастацкую літаратуру (творы сучасных аўтараў альбо класікаў), трэція папулярныя чытачу абсалютна невядомую чытачу гісторыю і культуру беларускага замежжа, а іншыя выдаюць слоўнікі,

даведнікі ды кнігі па гісторыі Беларусі.

Бюлетэнь “Кніганоша” будзе распаўсюджвацца па грамадскіх бібліятэках і бібліятэках пры навукальных установах па ўсёй Беларусі.

У першым нумары бюлетэня ў рубрыцы “Аўтограф” чытач знойдзе інтэрв’ю Народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча, а таксама зможа азнаёміцца з апошнімі кніжнымі навінкамі: “Расстраляная літаратура” (творы беларускіх пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады); Уладзімір Сіўчыкаў. “Бювар”; Рышард Капусьцінскі. “Імпэратар. Падарожжы з Герардотам”; Ніл Гілевіч. “Выбраныя творы” – вось толькі некаторыя кнігі, пра якія можна даведацца, прачытаўшы першы нумар “Кніганошы”. Агулам жа ў першым нумары бюлетэня змешчаныя інфармацыя больш чым пра 40 кніг.

Спадзяемся, што “Кніганоша” стане сапраўдным ґідам па прасторах беларускамоўнага друку.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”*

СТВОРАНЫ АРГКАМІТЭТ ПА СВЯТКАВАННІ 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ БАРЫСА КІТА

Створаны аргкамітэт па святкаванні 100-годдзя з дня нараджэння дзеяча беларускай эміграцыі і амерыканскага навукоўца Барыса Кіта. У склад аргкамітэта ўвайшлі кіраўнік МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” і старшыня Рады Згуртавання Ніна Шыдлоўская.

Таксама ў склад аргкамітэта ўвайшлі прафесар філалогіі, давераная асоба юбіляра Лідзія Савік, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс, чалец-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Андрэй Майсяёнак, пэат Сяргей Законнікаў, супрацоўніца Міністэрства культуры Ганна Гамеза, загадчык аддзела культуры Навагрудскага райвыканкама Гродзенскай вобласці Аляксандр Карачан і дырэктар Навагрудскага гістарычна-краязнаўчага музея Тамара Вяршыцкая.

У планах аргкамітэта – прапачатак. Працяг на стар. 6

ВІНШАВАННЕ СЯБРАМ ВЯЛІКАЙ РАДЫ



Маем гонар павіншаваць з днём нараджэння сябраў Вялікай Рады Згуртавання беларусаў свету

“Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся ў лютым: **Арсеня Ліса, Леаніда Лыча** (Беларусь), **Аркадзя Крупеньку** (Расія), **Васіля Астаповіча** (Украіна). Жадаем Вам выдатнага здароўя, бадзёрасці, аптымізму, натхнёнай працы, поспехаў ва ўсіх справах.

У лютым двое шанюўных сябраў Вялікай Рады адзначаюць юбілеі. 4 лютага – **Зміцер Гаўрусік** (Беларусь), 21 лютага – **Мікола Нікалаеў** (Расія). Віншуем Вас з юбілеямі і зычым заўсёды заставацца здаровымі, бадзёрымі, поўнымі сіл. Няхай кожны новы дзень прыносіць з сабой радасць і цеплыню, а ўсе перашкоды, што сустрэнуцца на шляху, з лёгкасцю пераадолювацца!

Управа

МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

НАВІНЫ МГА “ЗБС “БАЦЬКАЎШЧЫНА”

УЗНОЎЛЕНА ПРАЦА НАД ПРАЕКТАМ ЗАКОНА “ПРА СУАЙЧЫННІКАЎ, ЯКІЯ ПРАЖЫВАЮЦЬ ЗА МЯЖОЙ”

Як паведамлялася ў мінулым нумары бюлетэня, кіраўнік Згуртавання “Бацькаўшчына” брала ўдзел у першым пасяджэнні Рабочай групы па падрыхтоўцы законапраекта “Аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой”. У Рабочую групу ўваходзяць прадстаўнікі Адміністрацыі прэзідэнта, Міністэрства замежных спраў, апарата Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, Міністэрства ўнутраных спраў (аддзел міграцыі), Акадэміі кіравання пры прэзідэнце, Таварыства “Радзіма”, Парламента і Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў.

Напярэдадні пасяджэння “Бацькаўшчына” даслала ў названы вышэй Нацыянальны цэнтр праект закона, зацверджаны Пятым з’ездам беларусаў свету. Якраз гэты праект і разглядаўся на пасяджэнні Рабочай групы. Кіраўнік “Бацькаўшчыны” Алена Макоўская зрабіла прэзентацыю пра беларускае замежжа, падкрэсліла важнасць арганізацыі шмагузроўневага супрацоўніцтва паміж дзяспарай і Беларуссю, акрэсліла шэраг праблем, якія ёсць сёння ў беларускай дзяспары: высокія тэмпы асіміляцыі, адсутнасць сістэмнай дзяржаўнай падтрымкі, слабы прыток моладзі да беларускіх асяродкаў, адсутнасць падручнікаў і сістэмнай працы па арганізацыі беларускамоўнай

адукацыі ў замежжы.

Прысутныя пагадзіліся з важнасцю прыняцця дадзенага закона, хаця не абшлось без пытанняў з боку прадстаўнікоў Міністэрства замежных спраў. Гэта і зразумела, бо асноўная нагрузка па выкананні закона, калі ён будзе прыняты, а адапаведна і адказнасць, кладзецца на гэтае Міністэрства.

Па выніках пасяджэння было слушна вырашана звярнуцца да вывучэння заканадаўства іншых краін, асабліва краін ЕС, у гэтай галіне. У сувязі з гэтым “Бацькаўшчына” ўзяла на сябе абавязак прадставіць узоры заканадаўства альбо канцэпцый дзяржаўнай палітыкі іншых краін у Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў. На дадзены момант дзякуючы беларусам замежжа “Бацькаўшчына” падрыхтавала дакументы па заканадаўству Польшчы, Літвы, Ізраіля, Францыі, Славакіі, Чэхіі, Партугаліі, Венгрыі, Германіі, Расіі, Украіны. Да 1 красавіка Нацыянальны цэнтр павінен падрыхтаваць аналіз усіх сабраных матэрыялаў па заканадаўству краін замежжа і даслаць удзельнікам Рабочай групы.

Па меры гадоўнасці матэрыялаў “Бацькаўшчына” будзе на сваім сайце знаёміць чытачоў з заканадаўствам іншых краін адносна сваіх дзяспар.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЛЮТЫ 2010 ГОДА

3 лютага – 15 гадоў таму, у 1995-м, у Мельбурне (Аўстралія) памёр Уладзімір Шнэк (псеўд. Случанскі, 1927–1995), вайсковы і грамадскі дзеяч, пісьменнік, дзеяч эміграцыі ў Аўстраліі і Нямеччыне.

5 лютага – 65 гадоў таму, у 1950-м, памёр Ян Булгак (1876–1950), фотамастак, этнограф, краязнавец.

7 лютага – 200 гадоў таму, у 1810-м, нарадзіўся Іван Хруцікі (1810–1885), мастак.

10 лютага – 30 гадоў таму, у 1980-м, памёр Браніслаў Ржэўскі (1905–1980), літаратуразнавец, педагог, дысідэнт, палітычны вязьень.

14 лютага – 210 гадоў таму, у 1800-м (ці 1799-м), нарадзіўся Валенцій Ваньковіч (1800–1842), мастак.

16 лютага – 115 гадоў таму, у 1895-м, нарадзіўся Франц Кушаль (1895–1969), вайсковец, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

19 лютага – 120 гадоў таму, у 1890-м, нарадзіўся Казімір Сваяк (сапр. Канстанцін Стаповіч, 1890–1926), каталіцкі святар, паэт.

19 лютага – 100 гадоў таму, у 1910-м, нарадзіўся Палікарп Манькоў (1910–1998), грамадскі дзеяч, кіраўнік СБМ на Случкую акругу, журналіст, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы.

25 лютага – 20 гадоў таму, у 1990-м, у Мінску на плошчы Леніна адбыўся выбарчы мітынг Беларускага Народнага Фронту, на якім прысутнічала да 100 тысяч чалавек. Мітынг скончыўся паходам да будынка Рэспубліканскага тэлебачання, кіраўніцтва якога па паграбаванні народа было вымушанае даць жывы эфір лідэрам Фронту.

СТВОРАНЫ АРГКАМІТЭТ...

Працяг. Пачатак на стар. 5

вядзенне святочных вечарын у Мінску і Навагрудку, выданне каталогу матэрыялаў Барыса Кіта, якія захоўваюцца ў фондах Навагрудскага гістарычна-краязнаўчага музея, правядзенне ў гэтым музеі навуковай канферэнцыі і адкрыццё выставы ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Акрамя таго, запланаваны чэмпіянат па інтэлектуальных гульнях сярод школьнікаў у Навагрудку, выданне паштовага канверта і срэбнай манеты ў гонар юбіляра, паездка яго землякоў у Франкфурт-на-Майне, дзе цяпер жыве Кіт, а таксама віншаванне юбіляра прадстаўнікамі дзяржаўных структур Беларусі.

Паводле “БелаПАН”

ТУТ ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ

На працягу некалькіх апошніх гадоў Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” паспяхова супрацоўнічае з беларускай інтэрнэт-бібліятэкай “Камунікат”. Стваральнікам гэтага беларускага інтэрнэт-цуда з’яўляецца радыёжурналіст, праграмны дырэктар “Радзе Рацыя” Яраслаў Іванюк.



А чаму цуда? Таму што на сённяшні дзень у нетрах сайта kamunikat.org можна знайсці 3600 беларускіх публікацый – кніг, часопісаў, газет, mp3-файлаў. І гэта далёка не канец. Бібліятэка пашыраецца кожны дзень. Прычым, па словах Яраслава Іванюка, “часта бывае так, што ў адзін дзень на сайт трапляе 10-20 новых публікацый”. Унікальнасць бібліятэкі і ў тым, што там збіраецца самая разнастайная літаратура і перыядыка, якая датычыць Беларусі ці беларусаў. “На сайце можна пазнаёміцца з навінкамі друку розных краінаў свету – навуковымі даследаваннямі, слоўнікамі, метадычнымі дапаможнікамі і іншымі

матэрыяламі, якія выдаюцца беларусамі і пра беларусаў”, – гаворыць Яраслаў Іванюк.

А пачалося ўсё ў 2000 годзе, калі Яраслаў вырашыў перанесці ў інтэрнэт матэрыялы Бюлетэня слухачоў беларускай рэдакцыі “Радзе Палонія”, дзе ён працаваў у той час. Калі бюлетэнь з’явіўся ў інтэрнэце, самай папулярнай сярод наведнікаў аказалася рубрыка “Гістарычнае падарожжа” – размовы з беларускімі гісторыкамі з Польшчы і Беларусі, што сведчыла аб тым, што ў інтэрнэце бракуе найперш гістарычнага матэрыялу. Тады па

дамоўленасці са старшынём Беларускага гістарычнага таварыства ў Беластоку Алегам Латышонкам і рэдактарам “Беларускага навуковага зборніка” Яўгенам Мірановічам, у інтэрнэце былі апублікаваныя “Беларускі навуковы зборнік” і кнігі, выдадзеныя Таварыствам. Паступова папулярнасць сайта расла, і Яраслаў пачаў вясці перамовы з іншымі беларускімі выдаўцамі, а потым і выходзіць на асобных аўтараў. Па словах Яраслава Іванюка, аўтары “звычайна вельмі станоўча ставіліся да ідэі размяшчэння на сайце сваіх твораў”. З часам маленькі сайт ператварыўся ў сапраўдную бібліятэку.

Сёння сайт наведваецца 600–1000 разоў у дзень. Яго наведваюць не толькі беларусы, палякі ды літоўцы, але і жыхары амаль усіх краінаў Еўропы. Ёсць нават наведнікі з такіх экзатычных краінаў як Тайвань ды Саудаўская Аравія.

У межах бібліятэкі “Камунікат” дзейнічаюць таксама праекты “Беларускія аўтары” і “Беларускія выдаўцы і выдавецтвы”. Першы з іх – фактычна ўяўляе сабой збор персанальных сайтаў беларускіх пісьменнікаў, на кожным з якіх можна знайсці фота аўтара, яго біяграфію і пералік кніг, якія знаходзяцца ў рэсурсах бібліятэкі “Камунікат”. На сённяшні дзень далі згоду размясціць свае творы на сайце Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Вольга Іптава, Уладзімір Арлоў, Анатоль Вяцінскі, Адам Глобус, Леанід Дранько-Майсюк, Алесь Камоцкі, Эдуард Акулін і многія іншыя беларускія аўтары.

Што датычыць нядаўна распачатага праекту “Беларускія выдаўцы і выдавецтвы”, то тут публікуецца інфармацыя пра асобных беларускіх выдаўцоў і выдавецтвы, што дае магчымасць больш лёгка знаходзіць інфармацыю ў зборах бібліятэкі “Камунікат”.

У найбліжэйшых планах камунікатаўцаў – новы праект “Выдавецкія серыі” і, безумоўна, далейшае папаўненне бібліятэкі новымі выданнямі, супрацоўніцтва з новымі аўтарамі і выдаўцамі.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВІСАГІНАС (ЛАТВІЯ)

Пасля спынення Ігналінскай АЭС у горадзе атамшчыкаў Вісагінасе абвастрылася праблема беспрацоўя. Амаль 10% насельніцтва горада складаюць беларусы. Многія з іх збіраюцца шукаць працу ў Беларусі на АЭС, якая будзецца ў Астраўцы.

Кіраўнік тутэйшага беларускага культурнага цэнтра “Крок” Алег Давідзюк кажа, што бальшыня жыхароў рыхталася да закрыцця станцыі.

“Жыццё раптоўна не змяняецца, святло як гарэла ў хатах, так і гарыць, але шмат людзей ужо страціла працу і шмат сёлета яшчэ страціць. Таму людзі ўжо доўгі час паглядаюць у бок беларускай атамнай станцыі і расійскай – у Калінінградскай вобласці”.

Кіраўнік беларускай суполкі сам працаваў на Ігналінскай АЭС – начальнікам участка. Ён сышоў год таму па ўласным жаданні. Цяпер

“атамнай тэматыкай” Алег Давідзюк займаецца як кіраўнік БКЦ “Крок” – збірае анкетны ахвотных працаваць у Беларусі і вядзе перамовы з Урадам.

Апрача культурных і адукацыйных справаў суполка мае вядомы ў Балты і Скандынавіі фальклорны ансамбль, а таксама яна апекавалася беларускімі класамі ў Вісагінасе.

“Я ад людзей не раз меў пытанні наконт беларускай АЭС, і амаль год таму я сустрэкаўся з прадстаўнікамі міністэрства энергетыкі Беларусі. Была добрая сустрэча. Я пераказаў ім клопат нашых людзей і іх жаданне працаваць на будаўніцтве і эксплуатацыі беларускай АЭС. Мы мелі пэўныя дамоўленасці. Магу цяпер сказаць, што ў дырэкцыі беларускай атамнай станцыі стаіць тэчка з надпісам “Ігналінская АЭС”, і я перадаў туды амаль паўтары сотні анкет ахвотных працаваць у Беларусі, яны ўжо ў гэтай тэчцы. Я мяркую, гэта толькі першая ластаўка”, – гаворыць Алег Давідзюк.

Паводле “Радзе Свабода”

ТАРОНТА (КАНАДА)

42-і З’езд Згуртавання беларусаў Канады адбыўся 13 снежня ў Таронта. “Сорак два з’езды – гэта моцны паказнік трываласці арганізацыі”, – зазначыў у сваім вітальным слове старшыня Галоўнай управы БАЗА Вячка Станкевіч. З’езд ухваліў справаздачу Галоўнай управы ЗБК і абмеркаваў мэты і планы на будучыню.

Адзначалася актыўная роля ЗБК у працы з грамадскімі і дзяржаўнымі ўстановамі Канады на працягу апошніх гадоў. Падчас дыскусіі па справаздачы выказвалася шмат прапановаў аб тым, як зрабіць арганізацыю больш дзейнай і папулярнай сярод новапрыбылых у Канаду беларусаў.

Новым старшынём Галоўнай управы ЗБК была абраная спадарыня Валянціна Шаўчэнка.

Паводле газеты “Беларус”
(№ 563-564, за снежань 2009 г. -
студень 2010 г.)

АНТОН МАРКЕВІЧ (1937–2009)



У Канадзе, у горадзе Ашава (Oshawa) на 85-м годзе жыцця памёр беларускі грамадскі дзеяч Антон Маркевіч. Ён памёр 9 лістапада 2009 г., але пра гэта стала вядома толькі цяпер па прычыне таго, што беларуская грамада ў Канадзе раскіданая, і пра смерць у Ашаве не было каму паведаміць у Таронта – цэнтр беларускага жыцця.

Антон Маркевіч нарадзіўся 14 кастрычніка 1925 г. у Гродне.

Ад 1944 г. – на эміграцыі. Дзевяць гадоў (1946–1955) пражыў у Мюнхене. Аднак удзелу ў грамадскім жыцці не браў.

З галавой кінуўся ў вір беларускага жыцця пасля таго, як у 1955 г. перабраўся ў галоўны беларускі горад Канады – Таронта.

Доўгі час быў сакратаром Згуртавання беларусаў Канады, у 1958 г. быў абраны старшынём Галоўнай управы. Браў чынны ўдзел у пра-

Палітыка, грамадства

7 студзеня на плошчы Перамогі ў Віцебску каля 35-метровай навагодняй ёлкі, на вершаліне якой быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг, быў затрыманы актывіст Кансерватыўна-хрысціянскай партыі – БНФ Сяргей Каваленка. Пастановай пракурора Віцебска 10 студзеня ён быў змешчаны ў СІЗА на два месяцы. У дачыненні да яго распачата справа па частцы 2 артыкула 339 Крымінальнага кодэкса (прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі).

Увечары 12 студзеня Сяргей Каваленка быў выпушчаны са следчага ізалятара. 18 студзеня следчая паведамліла Сяргею Каваленку, што яму прызначаная псіхіятрычная экспертыза, а таксама, што абвінавачванні супраць яго перакваліфікаваныя. Са слоў спадара Каваленкі, цяпер яго

цы парафіі св. Кірылы Тураўскага. Разам з Кастусём Акулам заснаваў выдавецка-мастацкі клуб “Пагоня”. Быў карэспандэнтам амерыканскай газеты “Беларус”.

У 1965 г. ён, жывучы ў горадзе Ашава, дабіўся, каб бел-чырвона-белы сцяг уздымаўся штогод 25 сакавіка перад гарадской ратушай побач з канадскім. У 1970-м разам з Вінцэнтам і Раісай Жук-Грышкевічамі дамовіліся з мэрыяй Таронта, каб сцяг уздымаўся на ратушной плошчы кожнае 25 сакавіка.

Дзякуючы Маркевічу, на працягу паўгода ў Канадзе выходзілі што-нядзельныя беларускія радыёперадачы (вяшчанне вылося на станцыі СНВО ў гарадку Оўквіл паблізу Таронта).

Апошнія гады, з увагі на паважны ўзрост, Антон Маркевіч адшоў ад актыўнае грамадскае працы, але даваў ахвяраванні на “Беларуса” ці беларускія выдавецкія праекты.

На такіх, як Маркевіч, трымалася наша Канада – вонкава сціплых, але надзейных і цвёрдых, як крэмень, беларусах.

Паводле “Нашай Нівы”

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” выказвае спачуванні ўсім, хто ведаў Антона Маркевіча. Вечная памяць!

ВЕСТКІ

абвінавачваюць у парушэнні ўжо двух артыкулаў Крымінальнага кодэкса: 339 ч. 1 (наўмысныя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак і выказваюць відавочную непавагу да грамадства, якія суправаджаюцца прыманнем гвалту або пагрозай яго прымянення або знішчэннем або пашкоджаннем чужой маёмасці або адрозніваюцца па сваім змесце выключным цынізмам (хуліганства) – да 3 гадоў пазбаўлення волі; 363 (супраціў супрацоўніку органаў унутраных спраў або іншай асобе, якая ахоўвае грамадскі парадак) – гэты артыкул, у залежнасці ад часткі, прадугледжвае да 2 ці да 5 гадоў пазбаўлення волі.

Паводле “БелаПАН” і “Народных навінаў Віцебска”

Эканоміка

3 1 студзеня 2010 года, з увахо-

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з думкай рэдакцыі.
Апрацоўка і вёрстка – Т. Печанько
Адказныя за нумар –
А. Макоўская, Н. Шыдлоўская

Наклад 250 асобнікаў

ЯНКА КРУПА (1937–2010)



12 студзеня на 73-м годзе жыцця ў Беластоку памёр Заслужаны дзеяч беларускай культуры Янка Крупа.

Янка Крупа нарадзіўся ў 1937 годзе ў вёсцы Рэдуты ў гміне Орля (Польшча). Усё сваё жыццё ён прысвяціў беларускай песні і танцу. У 1960 годзе стварыў шырокавядомы калектыў “Лявоніха”, які дзейнічаў болей за 10 гадоў. Працаваў таксама ў дзіцячых дамах у Супраслі і Беластоку.

За сваю дзейнасць быў уганараваны званнем “Заслужаны дзеяч культуры” і срэбнай адзнакай “Заслужаны дзеяч культуры беластоцкай зямлі”.

Паводле “Радыё Рацыя”

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” выказвае шчырыя спачуванні родным Янкі Крупы ў сувязі з цяжкай стратай. Рай светлы яго душы.

джаннем у сілу Асаблівай часткі Падатковага кодэкса, утрая – з 60 да 180 еўра – узрос кошт віз, якія адкрываюцца ў Нацыянальным аэрапорце “Мінск” грамадзянам з краін, дзе ёсць беларускае консульства. З 60 да 90 еўра ўзрос кошт віз для грамадзян з дзяржаў, дзе беларускае консульства няма.

21 студзеня міністр спорту і турызму Беларусі Алег Качан заявіў журналістам, што кошт віз можа быць зніжаны да ранейшага ўзроўню. “Я думаю, што гэта недарэчна. Можа быць, наша памылка, з нашага боку мы штосьці дзесьці неадгледзелі. Думаю, будзе прынята адпаведная пастанова, і усё гэта будзе вернута на свае месцы. Ужо прапрацоўваем гэтае пытанне. Не тое, каб шукаем вінаватых, а проста спрашчаем”, – сказаў Алег Качан.

Паводле “БелаПАН”

Беларусы ў свеце

№01 (96), студзень 2010

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.
Распаўсюджваецца на правах
нутранай дакументацыі.

Адрас рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск
220030, Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@lingvo.minsk.by; zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 200-70-27